

ПРАФІЛАКТЫКА ВІЧ-ІНФЕКЦЫІ

Што азначае ВІЧ і СНІД

ВІЧ – вірус імунадэфіцыту чалавека
ВІЧ-інфекцыя – хвароба, выкліканая ВІЧ
СНІД – сіндром набытага імунадэфіцыту чалавека, канчатковая стадыя ВІЧ-інфекцыі

Сімптомы ВІЧ-інфекцыі

Сімптомы ВІЧ-інфекцыі з'яўляюцца з развіццем хваробы і зніжэннем імунітэту:

- павелічэнне групы лімфатычных вузлоў (патылічных, шыйных, падпахавых);
- страта вагі;
- ліхаманка;
- працяглая дыярэя;
- частая ангіна;
- скурныя хваробы;
- пашкоджанне стрававальнага тракту, лёгкіх, галаўнога мозга.

Шляхі перадавання ВІЧ

Вірус перадаецца ад чалавека чалавеку.

Палавы шлях

– праз вадкасці арганізму, якія змяшчаюць ВІЧ:

- сперму;
- вагінальныя выдзяленні.

Парэнтэральны шлях

– праз кроў — пры дапамозе:

- інфікаваных прадуктаў крыві і прэпаратаў крыві;
- забруджаных іголак;
- агульных іголак для татуажу;
- агульных інструментаў для галення.

Вертыкальны шлях

– ад інфікаванай маці — дзіцяці:

- у час цяжарнасці і родаў;
- пры кармленні грудзьмі.

Прафілактыка палавога шляху перадавання

У – устрыманне

В – вернасць

П – выкарыстанне презерватыва

Прафілактыка парэнтэральнага шляху перадавання ВІЧ (праз кроў):

- адмовіцца ад ужывання наркотыкаў, асабліва ін'екцыйных, бо гэта можа прывесці да заражэння ВІЧ праз нестэрильныя інструменты і наркотыкі;
- татуаж, пірсінг, праколванне вушэй трэба рабіць толькі ў касметычных салонах.

Прафілактыка вертыкальнага шляху перадавання ВІЧ (ад маці дзіцяці)

– Аснова кожнай сям'і – упэўненасць ў партнёры. Каб быць упэўненымі перад тым, як ствараць сям'ю, мэтазгодна прайсці тэст на ВІЧ, каб быць упэўненай у здароўі дзіцяці.

– Здароўе дзіцяці – аснова сямейнага шчасця – залежыць толькі ад бацькоў. Жанчыне, якая збіраецца стаць маці, неабходна прайсці тэст на ВІЧ, каб быць упэўненай у здароўі дзіцяці.

Тэставанне на ВІЧ

Каб атрымаць дакладны вынік, абследаванне лепш прайсці праз 3-6 месяцаў пасля магчымага заражэння.

Перад тым як здаць аналіз, Вы маеце магчымасць прайсці датэставае кансультаўанне, дзе Вам растлумачаць:

- што такое ВІЧ;
- чым ён адрозніваецца ад СНІДу;
- якія шляхі перадавання ВІЧ;
- як і дзеля чаго праводзіцца той ці іншы аналіз;
- што азначае вынік.

Калі Вы атрымалі вынік аналізу на ВІЧ, праводзіцца паслятэставае кансультаўанне, дзе Вам растлумачаць:

- што азначае вынік аналізу;
- да чаго ён абавязвае;
- што рабіць далей.

ДЗЕ МОЖНА АБСЛЕДАВАЦЦА НА ВІЧ

Атрымаць кансультацыю і абследавацца на ВІЧ можна ў любой лячэбнай установе аховы здароўя (паліклініках, бальніцах), а таксама ў аддзелах прафілактыкі ВІЧ/СНІДу Рэспубліканскага і абласных цэнтраў гігіёны, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя:

Мінск, вул. Ульянаўская, 3, тэл. (017) 227 79 11; Мінск, вул. П. Броўкі, 9, тэл. (017) 331 13 26
Брэст, пл. Свабоды, 8, тэл. (0162) 23 61 05; Віцебск, вул. Воінаў-інтэрнацыяналістаў, 37 а, тэл. (0212) 23 80 82
Гомель, вул. Сожская, 1, тэл. (0232) 74 71 40; Гродна, пр. Касманаўтаў, 58, тэл. (0152) 75 57 14
Магілёў, 3-і зав. Мечнікова, 6, тэл. (0222) 24 27 06



«ГАРАЧАЯ» ТЭЛЕФОННАЯ ЛІНІЯ

Вы маеце магчымасць атрымаць кансультацыі спецыялістаў па тэлефонах «гарачай лініі»:

Мінск – (017) 227 48 25; Брэст – (0162) 23 61 05; Віцебск – (0212) 23 80 82;

Гомель – (0232) 74 71 40; Гродна – (0152) 75 57 48; Мінская вобласць – (0173) 31 13 26;

Магілёў – (0222) 31 95 93; Пінск – (01653) 7 27 00; Наваполацк – (02145) 9 30 30;

Калінкавічы – (02345) 3 26 30; Ліда – (01561) 3 20 31; Салігорск – (01742) 2 75 22; Бабруйск – (02254) 3 25 47

Калі Вам неабходна атрымаць вычарпальную інфармацыю аб проблеме ВІЧ-інфекцыі, карыстайцеся інтэрактыўным інтэрнэт-сайтам для моладзі www.aids.by